

# Phrases en biélorusse

## 20 expressions faciles en biélorusse

S'il vous plaît	калі ласка (калі лáска - kalí láska)
merci	дзякуй (дзя́куй - dziákuj)
désolé	выбачай (выбачáй - vybačáj)
Je veux ça	Я хачу гэта (Я хачу́ гéта - Ja chačú héta)
Je veux plus	Я хачу больш (Я хачу́ больш - Ja chačú boľš)
je sais	Я ведаю (Я вéдаю - Ja viédaju)
Je ne sais pas	Я не ведаю (Я не вéдаю - Ja nie viédaju)
Pouvez-vous m'aider ?	Ці можаце Вы мне дапамагчы? (Ці мόжаце Vy mnie daramahčý?)
Je n'aime pas ça	Мне гэта не падабаецца (Мне гéта не падабáеца - Mnie héta nie padabájecka)
Je t'aime bien	Ты мне падабаешся (Ты мне падабáeшся - Ty mnie padabáješsia)
Je t'aime	Я цябе кахаю (Я цябé кахáю - Ja ciabié kacháju)
Tu me manques	Я сумую па табе (Я сумýю па табé - Ja sumúju pa tabié)
à plus tard	убачымся (убáчымся - ubáčymsia)
Viens avec moi	Хадзэм са мной (Хадзéм са мной - CHadziém sa mnoj)
tourne à droite	павярні направа (павярні напráva - paviarní napráva)
tourne à gauche	павярні налева (павярні налевá - paviarní naliéva)
Va tout droit	ідзі прама (ідзí прáma - idzí práma)
Quel est ton nom ?	Як цябе завуць? (Як цябé завúць? - Jak ciabié zavúć?)
Je m'appelle David	Мяне завуць Дэвід (Мянé завúць Дávið - Mianié zavúć Dévid)
J'ai 22 ans	Мне дваццаць два гады (Мне двáццаць два гады - Mnie dváccać dva hadý)



[www.flashcardo.com/fr/fiches-de-revision-en-bielorusse/](http://www.flashcardo.com/fr/fiches-de-revision-en-bielorusse/)

## Autres expressions utiles en biélorusse

salut	вітаю (вітáiю - vitáju)
bonjour	прывітанне (прывітánне - prvyvitánnie)
au revoir (familier)	пакуль (пакúль - pakúí)
d'accord	добра (дóбра - dóbra)
Santé	ваша здароўе (вáша здарóye - váša zdaróuje)
bienvenue	вітаем (вітáем - vitájem)
je suis d'accord	я згодзен (я згódзен - ja zhódzien)
Où sont les toilettes ?	Дзе туалет? (Дзе туалéт? - DZie tualiét?)
comment ça va ?	Як маешся? (Як máeшиš? - Jak máješšia?)
J'ai un chien	У мяне ёсць сабака (У мiané ёсць сабáka - U mianié josć sabáka)
Je veux aller au cinéma	Я хачу пайсці ў кіно (Я хачу́ пайсцí ў кінó - Ja chačú pajscí ū kinó)
Tu dois définitivement venir	Ты абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязkóva павінен прыйсцí - Ty abaviazkóva pavínien prýjsci)
Ceci est assez cher	Гэта даволі дорага (Гэта даволі́ дóraga - Héta davólí dóraha)
C'est ma petite amie Anna	Гэта мая дзяўчына Ганна (Гэта мая́ дзяўчына Гáнна - Héta majá dziaǔčyna Hánna)
Rentrions à la maison	Пойдзем дадому (Пойдзем дадómu - Pójdziem dadómu)
L'argent est moins cher que l'or	Срэбра таннейшае за золата (Срэбра таннэйшае за зólata - Srébra tanniéjšaje za zólata)
L'or est plus cher que l'argent	Золата даражэйшае за срэбра (Золата даражéйшае за срéбра - Zólata daražéjšaje za srébra)